



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции

Итоги археологических исследований
на территории Беларуси в 2009 году

Минск, 13 – 14 мая 2010 г.



Минск, 2010



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

ПРОГРАММА

**МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«Итоги археологических исследований
на территории Беларуси в 2009 году»**

Минск, 13 – 14 мая 2010 г.

Минск, 2010

ОРГКОМИТЕТ

Международной научно-практической конференции «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2009 году»

Коваленя Александр Александрович – Академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, директор ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор (председатель оргкомитета);

Данилович Вячеслав Викторович – заместитель директора по научной работе ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент (заместитель председателя оргкомитета);

Левко Ольга Николаевна – заведующая Центром истории доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор (заместитель председателя оргкомитета);

Пашик Алла Валентиновна – лаборант первой категории отдела сохранения и использования археологического наследия ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (ответственный секретарь);

Жилинский Марат Геннадьевич – ученый секретарь ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент (член оргкомитета);

Лакиза Вадим Леонидович – заведующий отделом археологии первобытного общества ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (член оргкомитета);

Медведев Александр Михайлович – заведующий отделом археологии средневекового периода ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент (член оргкомитета).

Информационные партнеры конференции

«Беларускі гістарычны часопіс»

Научная информационно-аналитическая газета НАН Беларуси «Веды»

Белгостелерадио

Порядок работы конференции

13 мая

- 9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции
10.00 – 13.00 Пленарное заседание
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 16.30 Выступления с докладами по секциям. Дискуссия
16.30 – 17.30 Культурная программа: посещение Археологической научно-музейной экспозиции ГНУ «Институт истории НАН Беларуси»; экскурсия по исторической части Минска

14 мая

- 9.00 – 11.00 Выступления с докладами по секциям. Дискуссия
11.00 – 11.15 Перерыв
11.15 – 13.00 Выступления с докладами по секциям. Дискуссия
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 16.15 Выступления с докладами по секциям. Дискуссия
16.15 – 16.30 Перерыв
16.30 – 17.00 Подведение итогов работы и закрытие конференции

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

выступление с докладами на пленарном заседании – 20 минут

выступление с докладами на секциях – от 10 до 15 минут

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ:

русский, белорусский, украинский

13 мая 2010 г.

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 223)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вступительное слово Академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, директора ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктора исторических наук, профессора
Ковалени Александра Александровича

Выступления с докладами:

Левко Ольга Николаевна – заведующая Центром истории доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор;
Войтехович Андрей Вячеславович – младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Коллективное погребение в кургане XII в. у д. Друцк (раскопки 2008–2009 гг.)»*

Возный Игорь Петрович – профессор Черновицкого государственного университета им. Ю. Федьковича, доктор исторических наук (Украина, Черновцы)

Тема доклада: *«Косторезное ремесло населения междуречья Верхнего Сирета и Среднего Днестра в X – первой половине XIII вв.»*

Медведев Александр Михайлович – заведующий отделом археологии средневекового периода ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Археологические раскопки на Минском замчище (юго-восточная часть, участок 1) в 2009 году»*

Лакіза Вадзім Леанідавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні 2009 г. у зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС»*

Марзалюк Ігар Аляксандравіч – загадчык кафедры УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Археалагічнае даследаванне гарадзішча “Стары Шклоў”»*

Калечыц Алена Генадзьеўна – галоўны навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Белаежскай пушчы ў 2009 годзе»*

РАБОТА СЕКЦИЙ

13 мая 2010 г.

Секция 1.

Археология первобытного общества

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 207)

Вечернее заседание (14.00 – 16.30)

Руководители секции:

Лакиза Вадим Леонидович – заведующий отделом археологии первобытного общества ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук;

Езепенко Игорь Николаевич – заведующий сектором научных археологических фондов ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук.

Выступления с докладами:

Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч – дацэнт УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў басейне р. Сож у 2009 годзе»*

Белявец Вадзім Георгіевіч – навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні ў 2009 годзе ў Беларускай Пабужжы»*

Конопля Віталій Михайлович – навуковий співробітник Інституту Українознавства ім. Крип'якевича НАН України; **Войцещук Наталя Василівна** – навуковий співробітник НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України (Україна, Львів)

Тема доклада: *«Крем'яні вироби з багатощарових поселень Грушів I–III на Львівщині»*

Чарняўскі Максім Міхайлавіч – навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні паселішча Асавец-2 у 2009 годзе»*

Вяргей Валянціна Сяргееўна – археолаг, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванне раннесярэднявечага селішча каля в. Бяланавічы на р. Прыпяць у 2009 годзе»*

Беліцкая Ганна Мікалаеўна – малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні ва ўрочышчы Казаргаць каля в. Буразь Жыткавіцкага раёна»*

Ткачэва Марыя Івановна – маладшы навуковы супрацоўнік ГНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Результаты археологического изучения Глусского района»*

Дыскусія

Секцыя 2

Археалогія сярэневековага перыода

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, ул. Акадэміцкая 1, к. 223)

Вечернее заседание (14.00 – 16.30)

Руководители секции:

Медведев Александр Михайлович – заведующий отделом археологии средневекового периода ГНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандидат исторических наук, доцент;

Марзалюк Игорь Александрович – заведующий кафедрой УО «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова», доктор исторических наук, профессор

Выступления с докладами:

Лысенко Петр Федорович – главный научный сотрудник ГНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктор исторических наук, профессор (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Продолжение поиска Берестейской ратуши»*

Дук Дзясніс Уладзіміравіч – загадчык кафедры УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Новыя даныя ў даследаванні пасадак структуры Полацка (па выніках раскопак у 2009 годзе)»*

Марзалюк Ігар Аляксандравіч – загадчык кафедры УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Археалагічнае даследаванне курганнага могільніка «Усход» у Магілёўскім раёне»*

Башкоў Аляксандр Аляксандравіч – дацэнт УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Брэст)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічнага даследавання старажытнага Воўчына ў 2009 годзе»*

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічны нагляд у зоне работ на аднаўленні былой царквы Святога Духа ў Мінску»*

Кошман Вадзім Іванавіч – навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Асноўныя вынікі археалагічных работ у гістарычным цэнтры Мінска ў 2009 годзе»*

Кенько Павел Михайлович – маладшы навуковы супрацоўнік ГНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя разведкі в Докшыцком, Чашніцком районах Витебской области и Берестовицком районе Гродненской области в 2009 году»*

Дернович Сергей Дмитриевич – маладшы навуковы супрацоўнік ГНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні в северо-западной части Минского Замчища в 2009 году»*

Дыскусія

14 мая 2010 г.

Секция 1.

Археология первобытного общества

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 207)

Дневное заседание (9.00 – 13.00)

Руководители секции:

Калечиц Елена Геннадьевна – главный научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»,
доктор исторических наук, профессор;

Чернявский Михаил Михайлович – доцент Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук.

Выступления с докладами:

Плавинский Александр Николаевич – старший преподаватель Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Раскопки поселения Ковальцы-IV в зоне строительства Гродненской гидроэлектростанции»*

Чарняўскі Міхаіл Міхайлавіч – дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні 2009 г. на Нёмане і Крывінскім тарфяніку»*

Сідаровіч Вігаль Міхайлавіч – загадчык вучэбнай лабараторыі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск); **Астраўскас Томас** – Інстытут гісторыі Літвы, доктар гуманітарных навук (Літва, Вільнюс)

Тэма даклада: *«Археалагічныя раскопкі 2009 г. на палеалітычнай стаянцы Кавальцы-4 Гродзенскага раёна»*

Крываўльцэвіч Мікалай Мікалаевіч – дактарант ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Некаторыя вынікі даследавання помнікаў III–II тыс. да н.э. у Мохавіцкім мікрарэгіёне (Гомельскае Палессе)»*

Лакіза Вадзім Леанідавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук; **Сідаровіч Вігаль Міхайлавіч** – загадчык вучэбнай лабараторыі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Манеты з помніка Коматава 4-ГЭС Гродзенскага раёна»*

Язэпенка Ігар Мікалаевіч – загадчык сектара навуковых археалагічных фондаў ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні новых археалагічных помнікаў каменнага і бронзавага вякоў у Рэчыцкім раёне Гомельскай вобласці ў 2009 годзе»*

Касюк Алена Фёдараўна – аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Брэсцкай і Мінскай абласцей»*

Дыскусія

Вечернее заседание (14.00 – 16.30)

Руководители секции:

Шадуро Вадим Иосифович – заведующий сектором бронзы и железа ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент;

Кривальцевич Николай Николаевич – докторант ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук.

Выступления с докладами:

Лакіза Вадзім Леанідавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні 2009 г. у зоне будаўніцтва маста праз р. Нёман у Гродзенскім раёне»*

Чарняўскі Міхаіл Міхайлавіч – дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя раскопкі на помніках Коматава 1, Александрова 1, 2 у зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС»*

Харытановіч Зоя Анатолеўна – малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя разведкі ў Астравецкім раёне ў 2009 годзе»*

Зуева Аляксандра Уладзіміраўна – аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск); **Каліцкі Шыман** – дактарант Інстытута археалогіі Ягелонскага ўніверсітэта (Польшча, Кракаў)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў у Краснасельскім мікрарэгіёне ў 2009 годзе»*

Тимофеевко Анна Григорьевна – аспірант ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: *«Археологические исследования на городище Проскурни Жлобинского района в 2009 году»*

Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч – магістрант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Бялыніцкага раёна ў 2009 годзе»*

Ткачоў Алег Юр'евіч – аспірант ДНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Новыя помнікі на тэрыторыі Івацэвіцкага раёна»*

Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч – студент гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Лідскага раёна ў 2009 годзе»*

Дыскусія

Секцыя 2

Археология средневекового периода

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 223)

Дневное заседание (9.00 – 13.00)

Руководители секции:

Левко Ольга Николаевна – заведующая Центром истории доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор;

Иов Олег Вильгельмович – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук.

Выступления с докладами:

Марзалюк Ігар Аляксандравіч – загадчык кафедры УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Археалагічны нагляд у гістарычным цэнтры г. Магілёва ў 2009 годзе»*

Галынскі Роман Дмитриевич – студент історического факультета УО «Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова» (Беларусь, Могилев)

Тэма доклада: *«Неизвестное селище XV–XVIII вв. у д. Суковичи Заславского района Минской области»*

Авласович Алексей Михайлович – студент исторического факультета УО «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова» (Беларусь, Могилев)

Тэма доклада: *«Украшения из бронзы конца X–XI вв. курганного могильника “Восход” в Могилевском районе»*

Белоусов Алексей Русланович – консультант Церковно-археологического кабинета Витебской епархии Белорусской Православной Церкви (Беларусь, Витебск)

Тэма доклада: *«Исследования на ул. Суворова в г. Витебске в 2009 году»*

Спирин Иван Владимирович – студент исторического факультета УО «Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова» (Беларусь, Могилев)

Тэма доклада: *«Неизвестные памятники археологии Могилевской области на военных топографических картах 20-х – 30-х годов XX века»*

Мазур Роман Андреевич – лаборант кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета УО «Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова» (Беларусь, Могилев)

Тэма доклада: *«Керамический комплекс курганного могильника “Восход” Могилевского района: формально-типологические и технологические характеристики»*

Рассадин Сергей Евгеньевич – профессор УО «Белорусский технологический университет», доктор исторических наук (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Об открытии паричского склепа участника войны 1812 года»*

Шадыро Вадим Иосифович – заведующий сектором бронзы и железа ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент; **Иов Олег Вильгельмович** – старший научный

сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Работы в средневековом Кобрине в 2009 году»*

Левко Ольга Николаевна – заведующая Центром истории доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Исследование селища 1 у д. Старый Шклов в 2003–2009 гг.»*

Зяц Юрий Афанасьевич – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Работы на реставрируемых объектах Минска (Замчице, Лошицкий усадебный дом, Лошицкий парк). Исследование селищ Лошица-2 и Козырево»*

Кенько Павел Михайлович – младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Раскопки селища и курганного могильника возле д. Гольшаны Ошмянского района Гродненской области в 2009 году»*

Дискуссия

Вечернее заседание (14.00 – 16.30)

Руководители секции:

Дубицкая Наталья Николаевна – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук;

Климов Марат Васильевич – научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук.

Выступления с докладами:

Клімаў Марат Васільевіч – навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Новыя даследаванні г. Полацка і г. Дзісны ў 2009 годзе»*

Иов Олег Вильгельмович – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Исследования Юровичского городища в 2009 году»*

Дубицкая Наталья Николаевна – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Планировка и застройка поселения Таймоново»*

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – загадчык аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма доклада: *«Завяршэнне даследаванняў курганнага могільніка Пагошча ў Браслаўскім раёне»*

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Мінск)

Тэма доклада: *«Раскопки курганов у Лагойскім і Докшыцкім раёнах у 2009 годзе»*

Дернович Сергей Дмитриевич – младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Результаты археологических наблюдений в г. Новогрудке по ул. Замковой 13, 15»*

Панурин Руслан Михайлович – археолог 1-й поисковой роты 52 Отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Исследования 52 особого специализированного батальона в Пружанском районе»*

Ильютик Алла Владимировна – научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Археологические исследования в Чечерске в 2009 году»*

Ермохин Максим Валерьевич – научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Результаты дендрохронологических исследований на территории Минского замчища в 2009 году»*

Чараўко Віктар Уладзіміравіч – аспірант ДНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Полацк)

Тэма доклада: *«Карта пахавальных помнікаў Беларускага Паддзвіння XIV–XVIII стст.»*

Подведение итогов конференции

Выступление Председателя полевого комитета ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», главного научного сотрудника, доктора исторических наук, профессора

Лысенко Петра Федоровича

«Деятельность Полевого комитета Института истории НАН Беларуси за период с мая 2009 г. по апрель 2010 г.»

Выступления руководителей секций

Принятие резолюции (16.30 – 17.00)

**ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»
В 2010 ГОДУ**

3 марта 2010 г. состоялся организованный совместно с Департаментом по архивам и делопроизводству при Министерстве юстиции Республики Беларусь и Музеем истории Великой Отечественной войны «круглый стол», посвященный 65-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне с участием представителей редакций белорусских журналов «Польмя», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларуская думка», «Нёман», «Маладосць», газет «Советская Белоруссия», «Звезда», «Народная газета», «Настаўніцкая газета», «Веды».

7 апреля 2010 г. состоялся организованный совместно с Департаментом по архивам и делопроизводству при Министерстве юстиции Республики Беларусь «круглый стол», посвященный 600-летию Грюнвальдской битвы с участием представителей редакций белорусских журналов «Польмя», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларуская думка», «Нёман», «Маладосць», газет «Советская Белоруссия», «Звезда», «Народная газета», «Настаўніцкая газета», «Веды».

7-9 апреля 2010 г. представители Института истории приняли участие в г. Москве в Международной научной конференции «Победа над фашизмом в 1945 году: ее значение для народов СНГ и мира» организованной Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ, Российской академией наук, Министерством образования и науки Российской Федерации.

14 апреля 2010 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась пресс-конференция историков Института истории, занимающихся вопросами Великой Отечественной войны. На встрече присутствовали представители телевидения, радио и печатных средств массовой информации.

16 апреля 2010 г. состоялись организованные совместно с посольством Украины в Республике Беларусь III исторические чтения «Историко-культурные связи Украины и Беларуси (к 300-летию принятия Конституции Украины)».

27 апреля 2010 г. состоялась встреча археологов и историков Института истории с учащимися ГУО «Гимназии № 16 г. Минска».

29 апреля 2010 г. в Лицее Белорусского государственного университета состоялось вручение наград победителям Республиканского конкурса творческих работ, посвященных теме Великой Отечественной войны, председателем жюри – директором Института истории НАН Беларуси, д.ист.н., проф. А. А. Коваленей.

30 апреля 2010 г. состоялись научные чтения, организованные совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси, Международным институтом трудовых и социальных отношений и посвященные 65-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

3 мая 2010 г. состоялась организованная Институтом истории совместно с УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка», комитетом по образованию Мингорисполкома, Минским городским институтом образования, ГУО «Гимназия № 174 г. Минска» Международная конференция «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в исторической памяти народа».

4–5 мая 2010 г. состоялась организованная совместно с Гродненским государственным университетом им. Я. Купалы, Гродненским государственным историко-археологическим музеем, Департаментом по архивам и делопроизводству при Министерстве юстиции Республики Беларусь Международная научно-практическая конференция «Вялікая Айчынная вайна ў гістарычным лёсе беларускага народа».

Конференция проводится в рамках выполнения Государственной комплексной программы научных исследований на 2006 – 2010 гг. «История белорусской нации, государственности и культуры» (научный руководитель программы – доктор исторических наук, профессор А. А. Коваленя), задание 01 – «Материальная культура населения территории Беларуси в первобытную и средневековую эпохи (систематизация, классификация и интерпретация источников» (научный руководитель – доктор исторических наук, профессор О. Н. Левко).

Отпечатано в РУП «Издательский дом Белорусская наука»
Тираж 100 экз. Заказ 251.

